

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10 «Зона Х». Крымінальная хроніка (16+).

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+)
9.00, 18.05 Тэлебарометр.
9.05, 20.05 Серыял «Сляпяя» (16+).

3 Беларусь 3

7.00 «Дабраранак».
7.35, 14.45 «Беларуская кухня». Рыбны суп са шчаўем.

12.20, 21.05 «Азарычы. Ахвяры «Эскулапа». Дак. фільм з цыкла «Адваротны адлік» (12+).

5 Беларусь 5

7.00 Азбука спорту.
7.10 Футбол. Чэмпіятат Англіі. Агляд тура.
8.10 Футбол. Чэмпіятат Англіі. «Уотфард» — «Манчэстэр Сіці».

АНТ

6.00, 7.05, 8.05 «Наша раніца».
7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 20.30 Нашы навіны.

СТБ

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «Раніца СТБ».
6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны».

МІР

5.00, 14.30, 16.15, 19.25, 2.25 Серыял «Смерць шпіёнам: Крым». [СЦ] (16+).

РТР-Беларусь

7.00 «Новая Раніца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.30 «Пра самае галоўнае».

16.30 «Зроблена». Дакументальны праект.
17.15 «60 хвілін».
18.35 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір» (16+).

НТБ-Беларусь

6.05 «Астрапрагноз».
6.10 Формы жыцця (6+).
6.15 Спорт-мікс.
6.25 «Гарады Беларусі» (6+).

8 канал

7.00, 15.15, 21.10, 1.10 «Надвор'е» + «Эрана».
7.05, 15.25 «Мульт-парад». «Шахеразада» (6+).

ВТВ ВТБ

6.05 «Дурні і дарогі» (16+).
7.20 «Лаві момант» (16+).
8.35 Серыял «Шчаслівія разам» (16+).

Культура

6.30 «Лісты з правінцы». Парфенееўскі раён (Кастрамская вобласць) [СЦ].

13.35, 22.55 Да 90-годдзя з дня нараджэння Паолы Волкавай. «Мост над безданню». Андрэй Рублёў. «Тройца» [СЦ].

1.20 «Вялікія дрэвы». Маст. фільм.
1.50 Каляды з няўдачнікамі (16+).

Настальгія

6.00 «Спяем, сябры!» з Наталляй Казялковай. 2005 год (12+).

«Футбол у СССР». 2005 год (16+).

EuroSport 1

0.30, 2.30, 14.30, 21.00 Снукер. Чэмпіятат свету (6+).

Кінакамедыя

0.15 Халасцячкі (18+).
1.50 Каляды з няўдачнікамі (16+).

ТВ3 ТБЗ

6.00 Калекцыя Беларусь-фільма (12+).

14.25, 3.35 «Паляўнічыя на прывідаў» (16+).

TV 1000 ТБ1000

6.10 Бандыткі (12+).
7.55 Маска Зора (12+).

Discovery

8.00, 12.55 Як уладкава на Зямля (12+).